

// Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. 1974. № 4; Шырма Р.Р. Музычная апрацоўка беларускіх мелодый // Шырма Р.Р. Песня — душа народа. Мн., 1976; Беларускія народныя песні (для хору) / Склад. Р.Р.Шырма. Т. 1—2. Мн., 1971—73. Т. Б. Варфаламеева.

АРАНЖЫРОЎКА (ад франц. arranger літар. прыводзіць у парадак, уладкоўваць), прыстасаванне пэўнага музычнага (аўтарскага ці нар.) твора да магчымасцей і асаблівасцей канкрэтнага выкананія калектыву ці саліста; асобны від творчай дзейнасці (часцей кірауніка выкананія калектыву); адна з форм засваення нар. песенных і інструментальных традыцый. Вылучаюць 4 асноўныя віды А. нар. мелодый. Ра с и е ў «на галасы» — у жывой выканальніцкай практицы стварэнне падгалоску да асноўнага напеву (форма работы Азершчынскага народнага хору, Дзяржаўнага акаадэмічнага народнага хору Рэспублікі Беларусь імя Г.І.Цітовіча ў першыя гады яго існавання), сучасная практика дзейнасці дзіцячых і маладзёжных аматарскіх фалькл. калектываў, якія пераймаюць нар. спеўнія традыцыі вусным шляхам. М у з ы ч н а - т է к - с т а в а е р է д а г а в а н н е — упрадаванне голасавядзення ў партытуры (пры наяўнасці ў фалькл. творы складанага вар'іравання) з мэтай захавання і адлюстравання ў 2—3 строфах меладычных і ладагарманічных варыянтаў твора ў цэлым. А блегчанае в ы к л а д а н н е — для дасягнення даступнасці пэўнага ўзору для выкананія, тэхнічныя і мастацкія магчымасці якіх абмежаваны (дзіцячыя калектывы, аматарскія і вучэбныя хары і ансамблі розных складаў). Увага да стылявой і выканальніцкай специфікі фалькл. арыгінала патрабуе захавання яго асновы (напеву ці найгрыша, ладагарманічных асаблівасцей, тыпу шматтолосся) і дапускае змяненне структуры (транспоніраванне ў зручную танальнасць, аб'яднанне аднафункциянальных галасоў, замена гарманічных інтэрвалу на меладычныя і інш.). П е р а л а ж е н - н е для іншага, у параўнанні з арыгіналам, складу інструментаў ці галасоў. Такая А. ствараецца з улікам стылявых канстант узору розных жанроў і гістарычных пластоў (напр., прынцыповае аднаголоссе твораў раннеградыцыйных — абрадавых, калыханак,

галашэнняў, лірычных; у познатрадыцыйных — розныя формы шматтолосся).

Літ.: Медведева М.В. Методика хоровой аранжировки для руководителей песенных фольклорных коллективов. М., 1982; Яеж. Аранжировка как вид творческой деятельности // Фольклор и фольклоризм. Л., 1989. Вып. 2. Традиционный фольклор и современные народные хоры и ансамбли.

Т. Б. Варфаламеева.

АРАНЧЫЦКІ НАРОДНЫ ФАЛЬКЛОРНЫ ГУРТ «БАБІНА ЛЕТА» сельска-га Дома культуры Пружанскага раёна. Заснаваны ў 1989, з 2002 народны. Кіраунік Т.Пушко. У рэпертуары нар. песні, запісаныя ў мясцовых жыхароў: «У лесе каўна, дубок зэлененъкі», «Вечер — з поля, хвала — з мора», «А ў гародзе вэрба расла», «Вэрба, вэрба», «Ой, даўно, даўно», «Ой, пасеяў козак грэчку», «Не пі, чумак, гарэлкі», «Ой, жураўка, жураўко», «Як я была мала, мала», «Ой, за гаем зеленэнъкім», «Ой, там у полі, у полі», «Гуляла дэвчына», «З-за сонца нэ бачу», «Ой, ляцелі галкі», «Рабіна, рабіначка» і інш. Форма выканання а капэла. Калектыв — удзельнік Міжнароднага свята «Купалле» (мястэчка Белая Вежа, Польшча, 1994), дыпламант рэгіянальнага фолькл.-этнографічнага фестывалю «Талакуха на Бярэсі» (2001). Прыймаў удзел у тэлеперадачы «Перазовы» (1996), мясцовы абра «Каравай» запісаны на Бел. тэлебачанні.

С. С. Авадок.

АРАЦЫІ (ад лац. ого гавару), празічны жанр у шматмоўнай літаратуры і

Аранчыцкі народны фольклорны гурт «Бабіна лета».

